



8. 学一学

Для того чтобы сказать, где расположен один объект относительно другого, используют следующую конструкцию: / Для того как сказать, де розміщені один об'єкт відносно другого, використовують наступну конструкцію:

A就在B的北边/前边

学校就在图书馆的南边。 –

Школа знаходиться як раз к югу от библиотеки. / Школа знаходзіцца як раз на поўдзень ад бібліятэкі.

食堂就在学校的后边。 –

Столовая находится как раз за школой. / Сталовая знаходзіцца як раз за школай.

我家就在学校的右边。 –

Мой дом находится как раз справа от школы. / Мой дом знаходзіцца як раз справа ад школы.

9. 找一找，说一说

A就在B的.....边

商店		游泳馆		体育馆
我家		艺术馆		图书馆
同学家		超市		学校

Образец: / Узор: 我家在哪儿？

- 1) 我家就在商店的南边。
- 2) 我家就在同学家的北边。
- 3) 我家就在艺术馆的西边。
- 4) 同学家在哪儿？
- 5) 学校在哪儿？
- 6) 商店在哪儿？
- 7) 超市在哪儿？
- 8) 图书馆在哪儿？
- 9) 艺术馆在哪儿？
- 10) 体育馆在哪儿？
- 11) 游泳馆在哪儿？



10. 学一学

Для того чтобы сказать о направлении движения, можно использовать предлог 往 wǎng (по направлению, в, на). При этом направление указывается перед глаголом. / Для таго каб сказаць пра напрамак руху, можна выкарыстоўваць прыназоўнік 往 wǎng (у кірунку, у (ў), на). Пры гэтым напрамак паказваецца перад дзеясловам.

往左拐 повернуть налево / павярнуць налева;

往前走 идти вперёд / ісці ўперад;

往东开 ехать на восток / ехаць на ўсход;

往后跑 бежать назад / бегчы назад.

11. 找一找，说一说，去……怎么走？

Посмотрите на схему в упр. 9 и задайте друг другу вопросы о том, как добраться до ... / Паглядзіце на схему у практ. 9 і задайце адзін аднаму пытанні аб тым, як дабрацца да ...

Образец: / Узор: 去超市怎么走？

从我家一直往东走，走到艺术馆后往右拐就到超市了。

去同学家、去学校、去图书馆、去商店、去艺术馆、去体育馆、去游泳馆

12. 看一看，填一填

- | | | | |
|--------|----|-----|--------------|
| 1) 我家 | 就在 | 学校的 | [北边]。 |
| 2) 图书馆 | 就在 | 学校的 | []。 |
| 3) 商店 | 就在 | 学校的 | []。 |
| 4) 体育馆 | 就在 | 学校的 | []。 |
| 5) 从学校 | 去 | 我家 | 要 往 [右拐/东走]。 |

- 6) 从学校 去 图书馆 要 往[]。
 7) 从学校 去 商店 要 往[]。
 8) 从学校 去 体育馆 要 往[]。

13. 🎧 读一读，回答问题



公共汽车



公共汽车站



地铁



地铁站



前门 и 建国门

lù gōng gòng qì chē zhàn
 321 路 公 共 汽 车 站 – остановка автобуса
 № 321 / прыпынак
 аўтобуса № 321

jiàn guó mén qián mén
 建 国 门 и / i 前 门 – станции метро в Пекине /
 станцыі метро ў Пекіне



ān dōng hé xiǎo wén qù tú shū guǎn dàn tā men
安 东 和 小 文 去 图 书 馆， 但 他 们

bù zhī dào zěn me zǒu tā men wèn lǎo rén
不 知 道 怎 么 走， 他 们 问 老 人：

ān dōng qǐng wèn qù tú shū guǎn zěn
安 东： 请 问， 去 图 书 馆 怎
me zǒu
么 走？

lǎo rén cóng zhèr yì zhí wǎng qián
老 人： 从 这 儿 一 直 往 前
zǒu dào dì èr ge lù kǒu yòu guǎi nàr
走， 到 第 二 个 路 口 右 拐， 那 儿



yǒu lù gōng gòng qì chē zhàn cóng nàr zuò lù
有 321 路 公 共 汽 车 站*。 从 那 儿 坐 321 路
gōng gòng qì chē dào jiàn guó mén xià chē zài nàr huàn
公 共 汽 车 到 建 国 门* 下 车， 在 那 儿 换
dì tiě dào qián mén*, tú shū guǎn jiù zài dì tiě zhàn de
地 铁 到 前 门*， 图 书 馆 就 在 地 铁 站 的
běi bian
北 边。

ān dōng xiè xie
安 东： 谢 谢！

问题：

- 1) 去图书馆要先从这儿往哪儿走？
- 2) 到第二个路口往哪儿拐？
- 3) 要坐几路公共汽车到哪站下车？
- 4) 下车后要换乘什么交通工具？